

Ludwig Lazarus Zamenhof,
Сэрца, цішэй!

tradukita de Людмила Сильнова

Сэрца, цішэй! Не стукай так трывожна,
Не выскачы, балеснае, з грудзей!
Так лёгка ўжо цябе стрымаць няможна.
Сэрца, цішэй!

Сэрца, цішэй! Пасля нястомнай працы
у перамогу верыцца лягчэй.
Даволі! супакойся ад біцца ты!
Сэрца, цішэй!

*Traduko de la Esperanta poemo “Ho, mia kor”’ de
LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF (Ludoviko Lazaro Za-
menhofo, *1859-12-15 – †1917-04-14) en la Belorusan
de Людмила Сильнова.*

Arg-129-905 (2009-11-05 15:39:09)

*Tiu ĉi traduko estas kopiita el la retejo
[http://donh.best.uwh.net/Esperanto/
Literaturo/Revuoj/ckk/ckk9904.htm](http://donh.best.uwh.net/Esperanto/Literaturo/Revuoj/ckk/ckk9904.htm).*

Ludwig Lazarus Zamenhof,
О моё сердце

tradukita de Владимир Чернов

Моей груди бунтующий невольник,
о моё сердце, не стремись ты прочь!
Как нелегко мне одному сегодня
Всё превозмочь.

Ты, сердце, знай: ещё работы много.
В мой звёздный час, всему наперекор,
храни свой ритм уверенно и строго,
Хо mia kor’!

*Traduko de la Esperanta poemo “Ho, mia kor”’ de
LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF (Ludoviko Lazaro Za-
menhofo, *1859-12-15 – †1917-04-14) en Esperanto
de Владимир Чернов.*

Arg-129-903 (2008-04-28 14:39:51)

*Prenita el la retejo [http://miresperanto.
narod.ru/tradukoj/zamenhof.htm](http://miresperanto.narod.ru/tradukoj/zamenhof.htm).*